

Веснік

Брэсцкага ўніверсітэта

Рэдакцыйная камісія

головны рэдактар

А. М. Сендер

намеснік головнага рэдактара

С. М. Севярын

адказны рэдактар

У. А. Сенкавец

Я. Я. Аршансік (Беларусь)

Л. В. Байбарауда (Расія)

Н. У. Броўка (Беларусь)

А. П. Бялінская (Расія)

І. Я. Валітава (Беларусь)

І. В. Волжанцева (Украіна)

У. В. Гніламёдаў (Беларусь)

В. І. Іўчанкаў (Беларусь)

Т. А. Кавальчук (Беларусь)

А. А. Лукашанец (Беларусь)

Л. Г. Лысюк (Беларусь)

К. Маркевіч (Польша)

Л. У. Марышчук (Беларусь)

З. П. Мельнікова (Беларусь)

І. Г. Мінералава (Расія)

А. І. Мядзведзкая (Беларусь)

М. П. Осіпава (Беларусь)

Г. У. Пальчык (Беларусь)

А. С. Папова (Беларусь)

П. А. Петракоў (Расія)

В. І. Сянкевіч (Беларусь)

І. А. Фурманаў (Беларусь)

В. В. Чарвінская (Украіна)

М. М. Чэпіль (Украіна)

І. А. Швед (Беларусь)

І. Ф. Штэйнер (Беларусь)

У. А. Янчук (Беларусь)

Пасведчанне аб реєстрацыі
у Міністэрстве інфармацыі

Рэспублікі Беларусь

№ 1337 ад 28 красавіка 2010 г.

Адрас рэдакцыі:

224016, г. Брэст,

бульвар Касманаўтаў, 21

тэл.: +375-(162)-21-72-07

e-mail: vesnik@brsu.brest.by

Часопіс «Веснік Брэсцкага

універсітэта» выдаецца

з снежня 1997 года

Серыя 3

ФІЛАЛОГІЯ ПЕДАГОГІКА ПСІХАЛОГІЯ

НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНЫ ЧАСОПІС

Выходзіць два разы ў год

Заснавальнік – Установа адукацыі
«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»

№ 1 / 2021

У адпаведнасці з Дадаткам да загада
Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь
ад 01.04.2014 № 94 у рэдакцыі загада Вышэйшай атэстацыйнай
камісіі Рэспублікі Беларусь ад 16.02.2021 № 36 (са змяненнямі,
унесенымі загадамі ВАК ад 16.03.2021 № 65,
09.04.2021 № 105, 28.04.2021 № 121)
часопіс «Веснік Брэсцкага ўніверсітэта».

Серыя 3. Філагогія. Педагогіка. Псіхалогія» ўключаны
у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь
для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў
на філагогічных, педагогічных і псіхалагічных навуках

ЗМЕСТ

ФІЛАЛОГІЯ


Писарук Г. В., Філософ В. Н. Сравнения в рассказе Д. Рубиной «Все тот же сон...».....	5
Максімовіч В. А. Эстетика-аксіялагічныя асновы літаратурнага канона Максіма Багдановіча.....	12
Бут-Гусаім С. Ф. Анаамастыкон зборніка А. К. Сержптуўскага «Казкі і апавяданні беларусаў-палешукоў»	22
Воран І. А. Асаблівасці беларускага акрасанета ў сучаснай пазіі	33
Смаль В. Н. Автобіографічны діскурс в художественном пространстве литературного произведения .	39
Садко Л. М. Эрпертуарныя мадэлі Г. Гейнэ і Ф. Шылера ў перакладах М. Багдановіча.....	46
Буднік В. А. Канцэптуальнасць, герой і нараталагічныя асаблівасці рамана «Чакай у далёкіх грынях» І. Пташніка	51
Андрэева А. У. Гіпера-гіпанімічныя адносіны ў турыстычнай тэрмінасістэме сучаснай беларускай мовы.....	57
Сидорович З. З. Современная женская проза: к постановке проблемы.....	66
Приступа Н. Н. Структурные особенности языковой формы кредитной лексики в старорусском языке.....	73
Сидоревич-Стахнова О. В. Прагматический потенциал испанской грубой лексики в ситуациях бесконфликтного общения.....	79
Караткевіч В. І. Монстр як увасабленне «інакшасці» (на прыкладзе твораў беларускай драматургіі канца ХХ ст.)	85

ПЕДАГОГІКА

Буд’ко Т. С. Развитие представлений о множестве у детей старшего дошкольного возраста	91
Казаручик Г. Н. Формирование основ коммуникативной культуры у детей старшего дошкольного возраста в процессе художественно-творческой деятельности.....	99
Ковалевич М. С. Личноностно-профессиональное развитие будущего специалиста в области образования: методология исследования	109
Мілюнец А. Ч. Организационно-деятельностная модель формирования логистической компетенции библиотекаря-комплектатора.....	119
Сендер А. Н., Соколова Т. В. Идеологическая и воспитательная работа с обучающимися Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина в Год народного единства	126
Ярмох Э., Ковальчук Т. А. Педагогические аспекты безопасности образовательного процесса	139
Нестерчук Г. В., Дмитрачкова Л. Я. Личность педагога как фактор формирования развивающей образовательной среды (55-летию научной деятельности В. Ф. Сатиновой посвящается)	147
Васюковіч Л. Я. Вучэбны тэкст школьнага падручніка па беларускай мове як універсальны тып тэксту	152
Хуторова М. Н. Методика управляемого самообучения информатике курсантов учреждений образования Министерства внутренних дел.....	161
Александрович Т. В. Развитие вербальной креативности у детей дошкольного возраста на основе «Грамматики фантазии. Введение в искусство придумывания историй» Дж. Родари	168

ПСІХАЛОГІЯ

Медведская Е. И., Певзнер М. Н., Петряков П. А. Телевидение и Интернет: восприятие и понимание молодыми людьми новостей из разных типов СМИ	177
Былинская Н. В., Ковпанько М. А. Психологические особенности профессиональной адаптации военнослужащих	185
Лупекина Е. А., Бондаренко М. С. Социальные и личностные особенности женщин в ситуации репродуктивного выбора	193
Черепанова И. В., Куликова В. В. Стратегии конфликтного поведения в супружеских и детско-родительских отношениях в семьях военнослужащих	202
Москалюк В. Ю. Взаимосвязь сплоченности студенческой группы и мотивации обучения.....	211
Яценко Т. Е. Виктимность современных подростков в различных системах отношений в условиях применения вариативных форм виктимизирующих воздействий	220



Vesnik of Brest University

Editorial Board

Editor-in-chief
A. M. Sender

Deputy Editor-in-chief
S. M. Sevyaryn

Managing editor
U. A. Senkavec

Ya. Ya. Arshanski (Belarus)

L. V. Bajbarodava (Russia)

N. U. Brouka (Belarus)

A. P. Bialinskaja (Russia)

I. Ya. Valitava (Belarus)

I. V. Volzhancava (Ukraine)

U. V. Hnilamiodau (Belarus)

V. I. Iuchankau (Belarus)

T. A. Kavalchuk (Belarus)

A. A. Lukashaniec (Belarus)

L. H. Lysyuk (Belarus)

K. Markievich (Poland)

L. U. Maryshchuk (Belarus)

Z. P. Melnikava (Belarus)

I. H. Mineralava (Russia)

A. B. Miadzveckaja (Belarus)

M. P. Osipava (Belarus)

H. U. Palchyk (Belarus)

A. S. Papova (Belarus)

P. A. Petrakou (Belarus)

V. I. Siankevich (Belarus)

I. A. Furmanau (Belarus)

V. V. Chavinskaja (Ukraine)

M. M. Chepil (Ukraine)

I. A. Shved (Belarus)

I. F. Steiner (Belarus)

U. A. Yanchuk (Belarus)

Registration Certificate
by Ministry of Information
of the Republic of Belarus
nr 1337 from April 28, 2010

Editorial Office:
224016, Brest,
21, Kosmonavtov Boulevard
tel.: +375-(162)-21-72-07
e-mail: vesnik@brsu.brest.by
Published since December 1997

Series 3

PHILOLOGY PEDAGOGICS PSYCHOLOGY

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

Issued twice a year

Founder – Educational Establishment
«Brest State A. S. Pushkin University»

№ 1 / 2021

According to the Supplement to the order of Supreme Certification Commission of the Republic of Belarus from April 01, 2014 nr 94 as revised by the order of Supreme Certification Commission of the Republic of Belarus from February 16, 2021 nr 36 (with the amendments made by the orders of Supreme Certification Commission from March 16, 2021 nr 65, April 09, 2021 nr 105, April 28, 2021 nr 121) the journal «Vesnik of Brest University. Series 3. Philology. Pedagogics. Psychology» was included to the List of scientific editions of the Republic of Belarus for publication of the results of scientific research in philological, pedagogical and psychological sciences

CONTENTS

PHILOLOGY

Galina Pisaruk, Vera Philosoph. Comparison in the Story by D. Rubina «It's the Same Dream...».....	5
Valery Maksimovich. Aesthetic and Axiological Foundations of the Literary Canon of Maksim Bahdanovich	12
Svyatlana But-Gusaim. Onomasticon of the Collection of Stories by A. K. Serzhputovsky «Tales and stories by Belarusian Poleshuk».....	22
Iryna Voran. The Features of the Belarusian Akrosonet in Modern Poetry.....	33
Viachaslau Smal. Autobiographical Discourse in the Artistic Space of a Literary Work.....	39
Liudmila Sadko. Repertoire Models by H. Heine and F. Schiller in the Translation Works by M. Bahdanovich.....	46
Olga Budnik. Conceptuality, Characters and Narratological Features of the Novel «Wait in Distant Hryni» by I. Ptashnikau.....	51
Alesia Andreeva. Hypero-Hyponymic Relations in the Tourist Terminosystem of the Modern Belarusian Language	57
Zoya Sidorovich. Modern Women's Prose: to the Formulation of the Issue	66
Nina Prystupa. Structural Peculiarities of the Language Form of the Russian Credit Term System in the XIV – mid XVII Centuries.....	73
Olga Sidorevich-Stakhnova. Pragmatic Potential of Spanish Rude Lexic in Situations of Non-Conflict Communication.....	79
Viachaslau Karatkevich. Monster as an Embodiment of «Otherness» (as an Example of Belarusian Drama of the End of the 20th Century)	85

PEDAGOGICS

Tatsiana Budzko. Developing Concepts about the Set in Older Preschool Children	91
Galina Kazaruchik. Formation of the Basics of Communicative Culture in Children Senior Preschool Age in the Process Artistic and Creative Activity	99
Maria Kovalevich. Personal and Professional Development of the Future Education Specialist: Research Methodology	109
Antonina Miliunets. The Model of Formation of Logistic Competence of a Library Specialist.....	119
Anna Sender, Tatiana Sokolova. Ideological and Educational Work with Students of Brest State A. S. Pushkin University During the Year of National Unity.....	126
Edward Jarmoch, Tatiana Kovalchuk. Pedagogical Aspects of Security the Educational Process.....	139
Galina Nesterchuk, Liudmila Dmitrachkova. The Teacher's Personality as a Factor of the Creation of the Developing Educational Environment (Dedicated to V. F. Satinova's 55th Anniversary of Scientific Activity).....	147
Liudmila Vasyukovich. Text of a School Textbook on the Belarusian Language as a Universal Type of Text	152
Marina Khutorova. Methodology of Guided Self-Learning in Informatics of Courses of Educational Institutions of the Ministry of the Internal Affairs	161
Tatiana Aleksandrovich. Development of Verbal Creativity in Preschool Children on the Basis of «Grammar of Fantasy: an Introduction in the Art of Making up Stories» by J. Rodari.....	168

PSYCHOLOGY

Yelena Medvedskaya, Mikhail Pevzner, Pavel Petryakov. The Television and the Internet: Perception and Understanding of the News from Different Media by Young People	177
Natalia Bylinskaya, Marina Kovpanyko. Psychological Features of Professional Adaptation of Military Servants.....	185
Yelena Lupekina, Marina Bondarenko. Social and Personal Characteristics of Women in the Siruation Reproductive Choice	193
Irina Cherepanova, Viktoria Kulikova. The Stratigies of Conflict Behaviour in Marital and Child-Parental Relationships in Families of a Military Personell.....	202
Viktoria Moskaliuk. The Relationship Between Student Group Cohesion and Learning Motivation	211
Tatiana Yatsenko. Victimity of Modern Adolescents in Different Relationship Systems under the Conditions of Application of Variative Forms of Victimizing Impacts	220

Святлана Феадосьеўна Бут-Гусаім
канд. філал. навук, дац. дац. каф. беларускай філалогії
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітета імя А. С. Пушкіна

Svyatlana But-Gusaim
*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Belarusian Philology Department
of the Brest State A. S. Pushkin University*
e-mail: svfbg@tut.by

АНАМАСТЫКОН ЗБОРНІКА А. К. СЕРЖПУТОЎСКАГА «КАЗКІ І АПАВЯДАННІ БЕЛАРУСАЎ-ПАЛЕШУКОЎ»

У артыкуле разгледжана нацыянальна-культурная адметнасць фольклорных паэтонімаў зборніка А. К. Сержпutoўскага, якія не толькі паведамляюць інфармацыю аб дэнатаце, вызначаюць просторавыя і часавыя каардынаты, але і эксплікуюць звесткі аб ментальнасці беларусаў-палешукоў. Устаноўлены комплекс кодаў культуры, рэалізацыі якіх служаць онімы. Праведзена тэматычная класіфікацыя паэтонімаў. Антрапонімы (уласныя асабовыя імёны, прозвічы, мянушки) разгледжаны як значымыя інфарматыўныя адзінкі, у семантычную структуру якіх уключаюцца прагматычны складнік, стылістычныя, эмацыйныя, ацэначныя, экспрэсіўныя, сацыяльныя адценні значэння, асацыяцыі і іншыя інфармацыя экстраглістичнага харектару, што прайўляецца на ўзору антрапанімічнай канатациі. Разгледжана рэпрэзентацыя тапонімамі і геартонімамі народных казак культурнай і міфалагічнай частак просторы і часу. Выяўлены тэрэтарыяльныя рысы антрапонімаў і тапонімаў. Вызначаны асноўныя заканамернасці ўжывання імёнаў уласных у жанры казкі.

Ключавыя слова: онім, паэтонім, анатомастычная простора, антрапонім, асабовае імя, прозвічча, мянушка, тапонім.

Onomasticon of the Collection of Stories by A. K. Serzhputovsky «Tales and stories by Belarusian Poleshukhs»

The article considers national and cultural specific character of folklore poetic names in the collection of stories by A. K. Serzhputovsky, which give the information about the denotate, define the space and time location, and explicit the information about mentality of Belarusian poleshukhs. A set of culture codes, which are implemented by onims is singled out. Anthroponyms (personal proper names, surnames, nicknames) are analyzed as meaningful informative units, the semantic structure of which includes the pragmatic component, as well as stylistic, emotional, evaluative, expressive, social shades of meaning, associations and other types of information of extralinguistic character. The author of the article also views the way placenames and geortonyms represent the cultural and mythological components of time and space in folk tales.

Key words: onim, poetonym (poetic name), onomastic space, anthroponym, personal name, surname, nickname, placename.

Уводзіны

Значнай з'явай у гісторыі беларускай фолькларыстыкі, этнографіі і мовазнаўства стала выданне ў 1911 г. зборніка «Сказки и рассказы белорусов-полещуков» А. К. Сержпutoўскага. Каштоўнасць зборніка ў тым, што творы былі запісаны ў аддаленых глухіх кутках Беларускага Палесся ў 1870–1907 гг. ад таленавітых народных казачнікаў і сведчылі аб высокай культуры беларусаў-палешукоў. Запісы Сержпutoўскага раскрываюць шырокую карціну жыцця сялян беларускага Палесся – паўднёвой часткі Слуцкага і паўночнай часткі Мазырскага паветаў Мінскай губерні. Аўтары чарадзе́й-

ных, сацыяльна-бытавых казак, небыліц і легенд – таленавітых народных казачнікі – выявілі светапогляд, жыщёвую мудрасць і этычныя ўяўленні беларускага селяніна.

Акрамя таго, у зборніку вучоны імкнуўся да драбніц захаваць усе адценні і нюансы беларускай народнай гаворкі: саканне і аканне, ненацкіе *i* і *э*, дыялектызмы і інш.

Імёны уласныя, што функцыянуюць у казках, складаюць анатомастычную простору мастацкага тэксту як адметнага мікрасвету, у якім адлюстроўваецца, інтэрпрэтуюецца і ацэнваецца рэчаіснасць. **Анатомастычная простора казкі** – гэта сукупнасць усіх казачных імёнаў уласных, якія канструуюць

спецыфічну анамастычну парадигму, што акумулюе культурна-гістарычную, міфалагічную, этнакультурную і іншую інфармацыю.

Іменаслоў народных казак стаў аб'ектам даследавання сучасных анаматолагаў. Так, у дысертациі В. Г. Гарбачавай быў разгледжаны змест анамастычнай прасторы рускіх народных і аўтарскіх казак. Складнікі казачнага паэтанімікону былі раскладзіфікаваны з пункту гледжання дэннататыўнага зместу. Прааналізаваны структурна-словавутваральныя асаблівасці казачных імёнаў уласных. Казачны анамастыкон быў апісаны ў культурна-гістарычным і функцыянальна-семантычным аспектах [1]. Для абазначэння імён уласных, якія функцыяннуюць у фальклоры, у адрозненне ад імён уласных у мастацкай літаратуры, часам выкарыстоўваюць тэрміны *міфонім* і *фалькларонім* [1, с. 24]. Па прычыне спецыфічнасці фальклорнага твора прапануеца нават вылучыць фальклорную анамастыку ў асобны накірунак. Між іншым, фальклорная онімы мэтазгодна разглядаець у рэчышчы агульнай паэтычнай анамастыкі, таму што імёны ўласныя ў мастацкім творы і фальклоры выконваюць аднолькавыя эстэтычныя функцыі. Таму варта прытымлівацца агульнага тэрміна *паэтонім* для абазначэння ўласнага імені, што функцыянуе ў літаратурным творы і ў фальклорным тэксце. Для больш дакладнага акрэслівання сферы ўжывання паэтоніма мэтазгодна карыстацца тэрмінам *фальклорны паэтонім* [1, с. 24]. А. Ф. Рогалеў у грунтоўных дапаможніках «Ономастыка художественных произведений» [2] і «Имя и образ: художественная функция имён собственных в литературных произведениях и сказках» [3] вызначыў віды фальклорных паэтонімаў паводле ступені семантычнай актыўнасці – *гаваркія (празрыстыя) імёны і імёны з падтэкстам (імёны-алюзії)*. Кожны з прыведзеных тыпаў быў праілюстраваны прыкладамі з беларускіх і рускіх народных казак. Вучоным была ахарактарыздана культурна-міфалагічная функцыя фалькларонімаў. Даследчык на шматлікіх прыкладах даказаў: казачныя імёны ўласныя ў большай ступені, чым літаратурная онімы, дэтэрмінаваны архаічнай культурай, таму што непасрэдна звязаны з генетычнай памяцю народа і з прадстаўленымі ў казках архетыпамі. Узаемасу-

вязь онімаўжывання і жанру аўтарскай казкі была даследавана Т. У. Дзякавай у дысертациі «Жанраўтваральныя ўласцівасці паэтонімаў (на матэрыяле англійскай і рускай аўтарскай казкі)» [4]. Анаматолаг разгледзела ядзерна-перыферыйныя адносіны ў анімічнай прасторы аўтарскай казкі, ахарактарызавала поліфункцыянальнасць паэтонімаў у прасторы аўтарскай казкі, у тым ліку інтэртэкстульных імён, прыўнесеных у аўтарскую казку з народнай [4]. Нацыянальна-культурная інфармацыя антрапанімаў беларускай народнай казкі была прааналізавана Л. І. Хрышчановіч [5]. Анамастыкон народных казак, сабраных А. К. Сержптуўскім, пакуль не разглядаўся ў лінгвакультурагічным аспекте.

Іменаслоў зборніка «Казкі і апавяданні беларусаў-палешукоў» характарызуецца выразным нацыянальным і рэгіянальным каларытам. Актуалізацыя антрапацэнтрычнай парадыгмы ў мовазнаўстве спрыяла таму, што ўласныя імёны сталі актыўна вывучацца як крыніца інфармацыі аб нацыянальной і рэгіянальной культуры. Онімы з'яўляюцца неад'емнай часткай мовы і культуры этнасу. Узнікшыя ў далёкім мінулым, яны захоўваюць у сабе каштоўную інфармацыю як лінгвістычнага, так і культурнага плана, утрымліваюць у сабе сістэму поглядаў і ацэнак соцыуму. Аналіз ужывальных этнасам у пэўныя гістарычныя перыяды і ў пэўным рэгіёне імён можа ажыццяўляцца па матэрыялах анамастыкону фальклорных твораў.

Мэта прадстаўленай працы – выявленне нацыянальна-культурнай спецыфікі анамастычнай прасторы казак зборніка А. К. Сержптуўскага з улікам гістарычных традыцый нацыянальнага і рэгіянальнага іменаслову. Дасягненне пастаўленай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных задач: сабрацца і сістэматызавацца нацыянальна маркіраваны анамастычны матэрыял народных казак; вызначыць культурна абумоўленая канатацыі антрапонімаў, характэрныя для розных перыядоў айчыннай гісторыі; выявіць тэрытарыяльныя асаблівасці паэтонімаў народных казак і выдзеліць гісторыка-культурную інфармацыю з антрапонімаў, тапонімаў, занімаў, агіёнімаў, геартонімаў, якія адлюстроўваюць менталітэт народа; вызначыць асноўныя заканамернасці ўжывання паэтонімаў у народных казках.

Антрапанімічна прастора зборніка А. К. Сержптуўскага «Казкі і апавяданні беларусаў-палешукоў»

Лінгвакультуралагічны аналіз анамастыкону народнай казкі ўяўляе сабой устанаўленне комплексу *кодаў культуры*, рэалізаваных у розных разрадах імён. Код культуры ўяўляе сабой каштоўнасную значавую сістэму, што змяшчае інфармацыю пра свет і праяўляеца ў працсах катэгарызацыі рэчаінасці. Розныя фрагменты свету, сярод якіх і імёны ўласныя, становяцца асновай кодаў культуры, якія апісваюць свет з пазіцыі чалавека [6, с. 86]. Даследаванне анамастыкону чарадзейных, сацыяльна-бытавых казак, казак пра жывёл дазваляе канстатаваць, што ў ім адлюстроўваеца калектыўная моўная карціна свету і сам ён значымы як спалучэнне культурных кодаў, звязаных з духоўнай культурай народа.

Персанажны код культуры прадстаўляеца імёны Бога, святых, легендарных або міфалагізаваных гістарычных асоб, дэмантічных істот, імён-характырыстык герояў казак паводле іх сацыяльнага, сямейнага, професійнага статусу і інш.

Свет мастацкага твора антрапацэнтрыйчны, таму ядро анамастыкону зборніка казак А. К. Сержптуўскага складаеца *антрапонімы*.

Да структурных тыпаў казачнага антрапанімікону адносяцца:

а) аднакампанентныя найменні праз асабове імя (*Іванчык, Янка, Міхаль, Борух, Іцко, Матруна*),

б) аднакампанентныя найменні праз мянушку (*Бондар, Каваль, Каваліха, Асілак, Нехай*),

в) двухкампанентныя найменні па формуле «імя + прыдатак», «імя + прозвішча», «придатак + прозвішча» (*Іванька-працячок, Музыка-чарадзейнік, Даніло Канцавейка, пан Пятроўські*).

Казачныя формулы найменні адлюстроўваеца гістарычны працэс станаўлення і ўскладнення сістэмы антрапанімікону.

Формула іменавання асоб адпавядае сацыяльна-эканамічным умовам дзеянісці чалавека ў пэўны гістарычны перыяд Сутнасць гэтай формулы вызначаеца не толькі нацыянальнымі, этнічнымі традыцыямі, але і эпохай – гістарычным этапам развіцця гра-

мадства і ўмовамі функцыянування іменнай сістэмы.

У язычніцкі перыяд асноўнай адзінкай называння чалавека было імя, і гэтае імя з'яўлялася прозваннем-мянушкай, якое ўтваралася ад агульных назоўнікаў. «Назвиско», «рекло», «назвіще», «прозванне» (так называліся язычніцкія імёны-мянушки) даваліся паводле знешнасці (*Сухой, Малюта, Бяляй, Чарнява*), характеристу (*Забава, Маўчан, Бяссон*), роду заняткаў, сацыяльнага статусу чалавека (*Халоп, Селянін*), часу і аbstавінаў з'яўлення дзіцяці на свет (*Знайдзен, Прыбытак, Вяшняк, Субота, Чаян, Нячай*) [7, с. 45]. Гэтыя групы онімаў прадстаўлены ў антрапанімічнай прасторы зборніка казак А. К. Сержптуўскага.

Першую тэматычную групу складаюць язычніцкі антрапонімы, якія характарызуюць род заняткаў герояў. Гаваркія прозванні гэтай групы можна назваць паэтонімамі з міфалагічным падтэкстам. Так, героямі казак «Каваль» і «Каваль Багатыр» з'яўляеца персанаж, надзелены звышстваразльной сілай, звязанай з нябесным агнём, небам. Высокі статус *Кавала* падкрэсліваеца тым, што «у его спераду на галаве сонейко, а ззаду месячык. Зязе сонейко, аж вочы слепіць, нельга глядзець» [8, с. 165]. Нябесны агонь здольны ажывіць мёртвую царэўну: «От стаіць **Каваль** на адным мейсцы, бы ўкопаны, а сонейко з его лба так і свециць, так і грэе царэўну. I начала ена памаленъку таяць да таяць, пачаў лёд больш бялець, а потым чырванець» [8, с. 173]. Дэміургічныя функцыі героя праяўляеца ў тым, што ён булавой разбурае сцэны ў палацы валадара царства мёртвых Кашчэя Бяссмертнага: «Пачуў тое **Каваль**, а basalіўся, схапіў булаву да й давай перыць у сцену. Як рэзануў раз-другі, дак сцена й рассыпаласа, бы порхаўка» [8, с. 173]. А ў казцы «Каваль Багатыр» цудоўным дзіцем Кавала з Каваліхай аказваеца кавалак зінчкі: «Зорка трэснула над самым селом на кускі, толькі іскры пасыпаліса на землю, й патухла. От адна іскра ўпала Кавалісе к самым нагам, от бы гарачы чырвоны каменьчык. Лежыць кале прызбы каменьчык, ясны як зорка. Спужаліса Каваль з Каваліху, а потым, як трохі ачухаліса, дак і кажуць у вадзін голас: “Моо гэто Бог нам даў дзіця”. Узела Каваліха той камень, палажыла его ў пелёнкі й панесла ў хату. Толькі ўздула ена агонь да

затапіла лучыну – бачыць, ажно праўда: у пелёнках лежыць не камень, а такі гожы хлапчук, што не можна й сказаць» [8, с. 40]. У згаданай казцы Каваль перамагае магутнага Змей – прадстаўніка свету цемры: «Зірне **Каваль** Багатыр, ажно ў цемнаце вочы змей гарыць, як вуголье, ухваціў гэто ён сваю сякеру да як махнуў, дак адразу сатнью сем дубоў і голаў змею. Вярнуўса тады ён да гасподы й давай ціхо жыць да пажываць да добра нажываць, да старэнкіх бацька з маткаю дагледаць да шанаваць» [8, с. 42]. Другое імя персанажа акрэслівае яго фізічную сілу: «*А сіла ў его такая, што як дасць молатам, дак аж кавадло ў землю хаваетца. I празвалі людзі кавалёвага сына Багатыром*» [8, с. 40].

Надзвычайнімі здольнасцямі надзелены **Музыка**. Настолькі прыгожай была музыка, якую ён граў, што яна ўзносіла людзей да неба: «*Музыка* як зайграе на сваёй дудачцэ, дак адразу ўсе прыціхнуць. От ім здаецца, што якаясь слодыч улілася ім у сэрцэ, а якаясь сіла ўхваціла на плечы й нясе ўгору, к ясным зоркам, у чыстае небо» [8, с. 31]. Сіла **Музыкі** здольная перамагчы пекла: «*От і зайграў ён да так, што ўсё пекло разлецелосо ў ішчепкі, а чэрці разбегліса па ўсему свету. От з тae пары чэрці i баятца Музыкі ѹ больш его не чапаюць*» [8, с. 33]. На харктаў заняткай казачнага героя паказвае гаваркое імя **Бортнік** – чалавек, які даглядаў Божых кузюрак-пчол. Надзелены Богам чарадзейнай сілай Бортнік перамагае Змeя, вызваляе царёуну і становіцца царом: «*А па смерці цара стаў цар-страваць у том царстве Бортнік. Пры ём добрэ было ўсім людзям, бо ён паметаў, што той самы дужэйшы, хто робіць дзеля людзей і дзеля Бога*» [8, с. 130].

Спалучэнне ласкальных формы хрысціянскага імені з прыдаткам-характарыстыкай **Іванко-прастачок** трапна акрэслівае сутнасць персанажа – «благенъкага нехлямяжнага хлопца», які нават вырасшы, стаўшы дарослым, глядзіць на свет дзіцячымі чыстымі вачымі. Менавіта такія людзі блізкія да спрадвечных Божых запаведзяў. Цікавай, на нашу думку, з'яўляецца выказаная ў даследаванні анамастыкону чарадзеяных казак В. Гарбачовай думка, што канцепт **дурань** у казцы апелюе да рыс паводзінаў і сутнасці юродства [1, с. 75], што ўяўляе «наўмыснае старанне здавацца дур-

нем, вар’ятам... Мэтамі ўяўнага вар’яцтва абвяшчаюцца абвяржэнне мірскіх каштоўнасцяў, ўтойванне уласных цнотаў, набліжэнне да Божай дабрадаці [9]. Іменна **Іванко-прастачок**, якому троі старцы праз музыку далі надзвычайнную сілу і мудрасць, аказаўся здольны адшукаць праўду на зямлі і расказаць пра гэту праўду людзям: «*Паслухалі тое старцы, галавамі паківалі, усёліса за штрументы да й загралі. Першы раз загралі – Іванку розум далі; другі раз загралі – у сэрцэ жаласці нагналі; трэці раз ены загралі – языкк Іванку развезалі. Зніклі старцы, а Іванко-прастачок стаў ужэ не дурачок, стаў за дзело братца да й у свет збіратца*» [8, с. 160]. Сілай музыкі Іванко перамог магутных слуг Змeя: «*От з тых часоў слугам Змeя ні ўдзень, ні ўночы ані збла спакою, бо беды ены сабе чакаюць, бы вол доўбні. Дудка свішэ, дудка грае, поішак па свету гуляе, людзей наўчуае. Его ні злавіць, ні з гармат не забіць. Ён волно па свету гуляе, ніякіх загародак не знае; хаць сам без цела, да вялікую сілу мае. Грае, грае, а як прыдзе час, дак усіх ён пароўняе. От ты, дудка мая, весялушка мая!*» [8, с. 160].

На месца жыхарства – Палессе – паказвае гаваркое празванне персанажа казкі «Паляшук і чорт». Хітры, знаходлівы **Паляшук** падпарадковаў сабе нячысціка, прымусіў яго дапамагаць у гаспадарцы і ўрэшце выгнаў у балота. Пасля перамогі **Палешука** «*ўсё меныш да меныш чарцей у балоце, а палешукі множатца да селятца па ўсём Палессі*» [8, с. 182].

Пасля прынядзяцца хрысціянства на Беларусі з'яўляюцца іншамоўныя ўласныя асабовыя імёны, якія прыйшли да славян з грэчаскай, лацінскай і старажытнай ўрэйской моваў разам з календарамі агіёнімаў (імёнаў святых).

Клас каляндарных уласных асабовых імён, найбольш выразна прадстаўлены ў даследаваных казках, здольны акумуляваць у сабе багаты нацыянальна-культурны канатацыйны патэнцыял. Найперш гэта выражана прац выбар рэальных антрапонімаў для найменняў персанажаў. Сярод іх вылучаюць агульнанародныя ўласныя імёны з нацыянальнага анамастыкону.

Прыкметна выдзяляюцца фанетычна і марфалагічна адаптаваныя на беларускай глебе размоўна-бытавыя формы імён: **Грышико, Янко, Салімон, Іванчык, Абрумка,**

Алёкса, Паўлюк, Семко, Міхаль, Матруна, Ахрэм. Гэтыя онімы выразна вылучаюць носьбітаў беларускай культуры, таму канатацыя такіх антрапонімаў звязана з нацыянальнай спецыфікай.

У кантэксце народных казак выразнікамі канатацыі нацыянальна-культурнай спецыфікі з'яўляюцца і этикетныя формулы звароту: «*Падбег гэто хлапчук к суседу пад акно, патараbanіў у абалонку да й кажэ: “Дзядзько Mіkіta, o, дзядзько Mіkіta, паглядзі-тко-бо, штось у тваём хлеве вельмі моцно стукае»* [8, с. 78]. Апелятыў дзядзька—паказык паважлівых адносінаў да старэшага шанаванага чалавека. У названых паэтонімах фіксуюцца правілы моўных паводзінаў прадстаўнікоў беларускага этнасу.

Паэтонімам з канатацыяй нацыянальна-культурнай спецыфікі проціпастаўлены паэтонімы з антрапанімічнай канатацыяй іншамоўніцаў, што «суправаджае імёны, якія належаць другой антрапанімічнай сістэме» [10, с. 30]. Гэты тып антрапанімічнай канатацыі вылуччаны намі ў наступных асабовых імёнах: **Лейзар, Абрам, Шлёма, Іцко, Борух**. Носьбітамі гэтых паэтонімаў выступаюць прадстаўнікі ўсходнеевропейскай нацыянальнасці, якія здаўна жылі на Палессі: «*От як трохі шорині ўтаймаваліса, самы разумны жыд Борух і кажэ: “Я вазмуса за адзёр, а ты, Шлёма, берыса за мене, Іцко, дзэржыса за Шлёму, а Сроль – за Іцка, тагды Хаім да землі дастане”. Пабраліса жыды адзін за другогор, але Борух як адарветца – от усе ѹ паліцелі на землю»* [8, с. 75].

У кантэксце казак са зборніка Сержпутоўскага знаходзім шэраг уласных асабовых імён, што выступаюць носьбітамі канатацыі дыялектнасці. Гэтыя антрапонімы нясуць інфармацыю пра тэрытарыяльную лакалізацію рэферэнта. Так, у казках вылучаюцца формы імён, якія адлюстроўваюць рысы нацыянальна-дыялектнай мовы: оканне (**Янко, Семко, Іванко**), замену [ф] на [п] (**Нічыпар**) і інш. У творах сустракаем клічныя формы антрапонімаў, якія шырока выкарыстоўваюцца ў палескіх гаворках, напрыклад: «*Прыходзіць туды, ажно там седзіць за столом калдун-знахор; седзіць, люльку пакурвае, чакае, пакуль хто паўкварты паставіць. “Што, – каа калдун-знахор, – няичасце, Сцяпане?”*» [8, с. 77]. Для перадачы жывой атмасфери беларус-

кай вёскі клічныя формы антрапонімаў ужываюцца ў дыялогах персанажаў.

Выразным прагматычным зместам валадаюць уласныя асабовыя імёны, у якіх выражаны канатацыі эмацыянальнасці, ацэначнасці, экспрэсіўнасці з дапамогай фармальных паказыкаў: экспрэсіўна-ацэначных суфіксаў -к- (**Семко, Янко, Абрумка, Грышка**), -чык- (**Іванчык**); -юк (**Паўлюк**) і інш. Насычаныя канататыўнымі значэннямі антрапонімы народных казак выражаюць шырокую гаму эмоцый і ацэнак: ласку, любоў, грэбаванне, фамільяннасць і інш. Сітуацыя зносянаў, правілы паводзінаў, закладзеныя у беларускім грамадстве, – гэта своеасаблівы фон для реалізацыі прагматычнага патэнцыялу антрапанімічных адзінак і ў жывым маўленні, і ў фальклорным кантэксце: «*Жывуць Семко з Матрунаю да Бога хваляць»* [8, с. 91]; «*Што ні рабіў Янко, нічого не зробіць, гроша не наჯыве, бо ландар то лішнюю кватэрку залічыць, то за новые, але гнілые аборы здзерэ два золотых»* [8, с. 72]; «*Спалохаласа жыдоўка, думае, што можэ Абрумка памешаўса»* [8, с. 79]; «“Схадзі ты, Семко, да споведзі”, – кажэ жонка» [8, с. 51].

Прыведзеныя прыклады паэтонімаў пацвярджаюць цесную сувязь эмацыянальнага, ацэначнага і экспрэсіўнага кампанентаў у антрапанімічных адзінках, якія здольны дапаўняць адзін аднаго. Станоўчае ці адмоўнае стаўленне чытача да героя твора можа складвацца на аснове выбару формы наймення персанажа.

У ліку антрапонімаў народных казак вылучаюцца імёны рэальных гістарычных асоб. Сродкам стварэння атмасфery даўніны з'яўляецца імя расійскага цара, героя казкі «Петро Велікі». Казачнік апавядае, што пасля смерці старога цара «*пашла такая разваруха, што нікому жыцця нема*» [8, с. 146]. Але нарадзіўся ў царыцы, якая скавалася ў добрага чалавека, **Пяцро Велікі**, якому «*пакарыліса ўсе князі да каралі*» [8, с. 147].

У казках, запісанных А. К. Сержпутоўскім, сустракаюцца асобы, імя якіх перанесены ў творы з іншага мастацкага дыскурсу – Святога Пісьма. Так, вялікі прарок Салімон «*знаў усё, што робіцца на небе і ў землі, знаю, зачым і дзеля чаго ўсё на свеце так, як е*» [8, с. 93]. Мудры **Салімон** урэшце высвет-

ліў «нашто Бог сатварыў павука, гада і скочку, дагадаўса, што ён і мудры Салімон, а Боскае моцы не знае. Дагадаўса, што ўсё на свеце патрэбно, бо свет не можэ стаяць, калі б не было ѹ таго, што нам здаецца ліхім. Праўду кажуць, што без ліха нема ѹ добра» [8, с. 94].

Выразнікамі канатацыі сацыяльнасці з'яўляюцца прозвішчы-паэтонімы. У мінультым паказчыкам прыналежнасці асобы да шляхты з'яўляліся прозвішчы з суфіксамі -ск-, -оўск-, -еўск- і інш. Выразнікам прыналежнасці героя казкі «Дваранін» да шляхецкага саслоўя з'яўляецца таксама апелятыў-прыдатак пан. Праўда, зусім не высакародным дворанінам быў ганарлівы шляхціц, які «сам не меў ні двара, ні падданых, а так сабе валачыўся ад аднаго пана да другога» [8, с. 148]. У казцы бязлітасна высмейваецца шляхціц: «бы сабака на дварэ жывъ да на людзей брахаў, батцэ б свае добро aberагаў» [8, с. 148]. У касцёле на капелах шляхціц выпрошвае ѿ Езуса «300 рублёў і ніводным рублём мени» [8, с. 148]. Калі ж ксёндз-жартайнік апусціў на нітцы 299 рублёў, шляхціц імгненна схапіў гроши. У адказ на абразлівае празванне «кеп» (дурань), думаючы, што абражает яго Езус, шляхціц ганарліва адказвае: «Цо, цо? Я кеп? З ласкі боской естэм **пан Петроўські, радавіты шляхціц да патону да прытым і двожсанін гэрольдэм утverдzonы, а ты з жыдкоў»** [8, с. 149]. У завяршэнні казкі аўтар – Раман Стайковы – іранічна заўважае: «Дак от які быў ганаровы дворанін **пан Петроўські**» [8, с. 149].

У казках можна сустрэць і парадайныя імёны, якія прысвойваюцца персанажам з мэтай камічнай ці сатырычнай іх абмалёўкі. «Экспрэсіўна-стылістичная прырода такіх імян заключаецца ў камічным гукавым ablіччы, наўмысна кплівым ці зняважлівым скажэнні сапраўднага імені» [3, с. 68]. У казцы «Іванко-прастачок» парадзірующа панскія (шляхецкія) прозвішчы на -скі, у кантэксле твора актуалізуецца ўнутраная форма прозвішчаў, што выяўляе «звярынае» ablічча паноў. Казачнік апавядзе пра бязлітаснага Змея, якому служылі паны: «Нема ѿ іх літасці – з жывога шкуру дзяруць. І началі ены лічыць людзей гарэй гаўяды, началі сарометца, што самі ены людзі, началі выдумоўваць сабе ўселякі назвіска. Хто назваў себе змеям, хто воўкам або

медзведзям ці другім зверам, хто арлом, коришакам ці другою птушаку, хто якім кольвек дзеравам, і гэ ены ўсе далі сабе назвіска. Толькі людзей называюць ены просто людзьмі, батцэ гэто самае гарэйшае імя. Дак от скуль узеліса паны **Свіньскіе, Ваўкі і другіе**» [8, с. 158]. Паранамазійны каламбур (наўмыснае сэнсавае збліжэнне прозвішчаў і агульных назоўнікаў – найменняў звяроў) ператварае фальклорныя паэтонімы у трапныя характеристыкі «нялюдской» сутнасці паноў-эксплуататораў.

Выразнікамі канатацыі ацэнчнасці з'яўляюцца мянушкі. Сродак характеристыкі героя казкі **«Нехай»** – мянушка дэлакутыў, у аснове якой найболыш паўтаральна ў маўленні селяніна-гультая слова. Мянушка выражает адмоўную ацэнку дрэннага гаспадара: «Алёksa быў вельмі недбалы, гультаеваты мужык. Суседзі кажуць ему: «Алёksa, што ты не залатіш дзіркі ў страсе? Бачыши – хата цечэ!». А Алёksa смокчэ сабе люльку да ѹкажэ: «**Нехай цечэ**». Ці кажуць: «Алёksa, бачыши – свіне лазяць у вагарод». – **«Нехай лазяць»**. – кажэ Алёksa» [8, с. 55].

Канатацыяй нацыянальна-культурнай спецыфікі характеристызуюцца **генесіянімічныя мянушки**, у прыватнасці **андронімы** – празванні жонкі, утвораныя ад мянушкі мужа. Так, паэтонімам-прозваннем дзейней асобы казкі «Каваль Багатыр» з'яўляецца **Каваліха**.

«Фонавыя» онімы ў зборніку «Казкі і апавяданні беларусаў-палешувкоў» А. К. Сержпутоўскага

Рэпрэзентанты персанажнага і духоўнага кодаў культуры – найменні дэмантічных істот. Імёны ўласныя міфалагічных персанажаў **Пошасць і Паморак** адпостроўваюць устойлівия элементы этнакультурнай інфармацыі, звязаныя з уяўленнямі аб дэманталагічнай прыродзе многіх з'яў. Так, у адной з казак згадваюцца найменні істот, што ўвасабляюць хваробы: «*Бачаць ены, аж за ракою падышлі к берагу якісь дзве вельмі страшныя бабы. Косы ѿ іх расплецены, твар цёмны, бы земля, толькі вочы блішчаць. Падышлі ены к рацэ ѹ просяць дзеңюкоў, каб перавезлі іх на другі бераг. Дагадаліса дзеңюкі, што гэто не бабы, а Пошасць на людзей і Паморак на гаўядо»* [8, с. 58]. **Пошасць і Паморак** – дэмана-

лагічныя постасці павальняй смерці, што ахоплівае людзей і жывёлу. У казках персаніфікаваны ў антрапаморфных вобразах. Набыўшы чалавечася аблічча, усяляк імкнулася пранікнуць у паселішчы з дапамогай іх жыхароў. Калі ж кемлівы чалавек здагадваўся, з кім ён мае справу, то падманным шляхам пазбаўляўся ад **Пошасці і Паморка**. У казцы «Ліхая доля» прадстаўлена адно з вельмі старых уяўленняў-персаніфікацый, што міфалагічным спосабам тлумачыць прадвызначанаасць чалавечага лёсу, шчаслівия і нешчаслівия яго вырашэнні. **Доля** ю казцы прадстаўляеца амбівалентнай – добраі і благой. Шчаслівая **Доля** – у старэйшага брата: «За што старши ні вазьметца, усё ему йметца» [8, с. 120]. Нешчаслівая **Доля** – у малодшага: «А малодшы што ні робіць, як ні б'етца, а ему нічого не даетца» [8, с. 120]. Малодшаму ўдалося пабачыць сваю **Долю** – «дзяўчыну, якая лынды б'е на мягкую траўцы да хістасца на гольцы» [8, с. 121]. И толькі пасля таго, як селянін узяў **Долю** ў свае руکі – правучыў-пакараў кіем – яна стала спрыяць яму: з'явіліся грошы, гаспадарка пабагацела. Цікавая выснова казкі: «На свеце толькі той ічасце мае, каму **Доля** спрыяе, або хто сваю **Долю** да ў руках трymае. Бо без ушчунку ў ад **Долі** няма ратунку» [8, с. 121].

Гераінія казкі «Каваль» з'яўляеца **Баба-Яга** – фантастычная істота з антрапаморфнымі рысамі, надзеленая вялікай чарадзейнай сілай. Вобраз Бабы-Ягі звязаны з паніццямі нараджэння і смерці. **Баба-Яга** лёгка пераходзіць у «той» свет, пераносячы туды царэўну: «Сплела царэўна Вянок, надзела на голаў да ў хацела іці ў палацы; толькі ось адкуль ні вазміса **Баба Яга** – касцяная нага на ступе едзе, таўкачом паганяе да памялом след заметае. Пад'ехала ена к царэўне, схапіла ее ў ступу да ў памчала неведамо куды» [8, с. 167]. У даследаванні В. Гарбачовай адзначана, што корань **яга** і роднасныя яму праесцырующа ў значэннях «вузкі», «щесны», «душыць, давіць, музыць», увасабляе персаніфікаванае ўдушка, кашмар [1, с. 84]. Баба-Яга губіць царэўну: «Па немалум часе вернуласа мышка вельмі смутная дай кажэ, што **Баба Яга** замарозіла царэўну» [8, с. 160]. Змярцвяе Баба Яга і царэвіча, і асілкаў: «Кінуўса Каваль туды аж бачыць: лежыць тут царэвіч, бы пласт. Баба Яга aberнула яго ў камень. Ле-

жыць царэвіч, бы жывы, а кале его поруч урад лежаць адзінацаць его дзеюкоў, удалых багатыроў. Усе ены бы зроблены з каменя. Агледзяў Каваль, памацаў гэтых каменных людзей да ў паю к царэўне. От уходзіць ён у тыле ледзеные палацы, аж там усе з лёду, а моо гэто толькі ўсе перевернуласо ў лёд. От стаяць ледзяные дзераўлякі; ены абіневелі, батцэ ў велікі мароз» [8, с. 160]. Нельга не пагадзіца з В. Гарбачовай, якая разглядае фальклорны паэтонім **Баба Яга** як полісемантычны міфаканцэнт, разгалінаваная структура якога прадстаўляе сабой схаваны мікратэкст, што адлюстроўвае міфалагічны комплекс **Продак – Смерць** [1, с. 85].

Дзейная асoba казкі «Каваль» – **Каічэй**, вядун-варажбіт, для якога **Баба Яга** выкрадае красуню-дзяўчыну і хавае яе ў царстве смерці. На тым свеце праз **Каічэя** апъянаоща царэвіч і асілкі: «Расказаў ён, што **Баба Яга** завезла царэўну к **Каічэю** Бессметнаму. Той запёр і трymае ее ў каменных палацах пад дванаццацю замкамі. Кінуўса туды царэвіч з сваімі малайцамі, а **Каічэй** Бессмертны як дыхнуў, дак ены ўсе дванаццаць і сталі каменем» [8, с. 160]. Імя **Каічэй** прынята асацыяваць са смерцю. Галоўная іпастась **Каічэя** – «той, хо мае адносіны да касцей». Пры такай інтэрпрэтацыі **Каічэй** – пасярэднік паміж жывымі і мёртвымі [1, с. 86].

Тапанімічная прастора народнай казкі падзяляеца на культурную і міфалагічную. Культурная прастора – гэта тая частка, дзе жыве герой, дзе ён нарадзіўся і куды накіроўваеца. З культурнай прасторай звязаны наступныя тапанімічныя адзінкі, адзначаны ў казках, запісаных А. К. Сержпутоўскім: «Набраў пан з села хлопцаў і аадў іх у **Аришаву**, а мо и за граніцу вучыць каго на шаўца, каго на карўца альбо рымара, каго на стальмаха, каго на каваля» [8, с. 66]; «У глухом **Палесі**, за балотам, за токою тхланью, што адтуль і свету Божаго не відно, было сельцэ. У том сельцэ была цэрква, старэнкая, закрывіўшаяся» [8, с. 79]; «Пратаў гаспадар. Загналі его гдзесь на **Капказ**, ці што» [8, с. 82]; «От зvezалі старасту ѹ павелі судзіць, а потым его кудысь саслалі, моо ў **Сібер**» [8, с. 83]. Шэрраг тапонімаў ужыты ў дыялектнай форме: **Сібер**, **Аришава**, **Капказ**.

Міфалагічна прастора прадстаўлена найменнямі ландшафту, у якім жыве герой (*лес, балота*), а таксама рознымі мадыфікацыямі свету мёртвых. Намінацыя лес у кантэксце чарадзейнай казкі мае асаблівы сакральны сэнс. *Лес* – гэта месца здзяйснення цудаў, памежная прастора паміж царствамі жывых і мёртвых. У беларускай традыцыйнай культуры лес уяўляеца як добрая ці суаднесеная са «сваім» светам прастора. Жыхары лесу – татэмныя продкі-апекуны чалавека – мядзведзіца і медзведзянты (героі казкі «Каваль») ратуюць жыщё жанчыне, дапамагаюць выгадаваць хлопца і перавозяць іх у родную вёску. Сакральным элементам ландшафтнага коду культуры з'яўляеца балота, якое асацыюеца з ідэяй хаосу, дэструкцыі, надзяляеца адмоўнай семантыкай. *Балота* – месца бытавання розных нячысцікаў [11, с. 41]. У казцы «Пляшук і чорт» балота – месца жыхарства нячыстай сілы.

Мадыфікацыямі свету нябожчыкаў з'яўляеца *падземнае царства і гары*. Менавіта пад зямлёй Каваль знаходзіць царэуну і царэвіча, якіх замарозіла Баба Яга, ажыўляе іх. *Гара* ў народнай касмаганіі – локус, вертыкаль, якая яднае неба і зямлю. *Гара* – варыяント сусветнага дрэва – звязана з сусветнай восьцю, верхам і нізам. Так, чарадзейная памочніца Каваля пчолка «ўзнесла яго на высачэнную гару, спусціласа на землю да й паказвае на крыніцу. Зірне Каваль, аж з гары з-пад каменя жывая вада от так і свічэ ўверх, бы з дудкі. Набраў Каваль у пляшачку тае вады, напіўса сам і мышку напаіў» [8, с. 83]. Жывая вада, здабытая на гары, дапамагае ажыўці ў падземным царстве царэуну і царэвіча.

Заонімы казак пра жывёл становіцца рэпрэзентантамі *жывёльнага кода* культуры. Жывёлы абазначаны ў прааналізаваных казках праз агульныя назоўнікі, але, улічваючы сэнсавую і ідэйную значнасць такіх абазначэнняў у мастацкай парадыгме казкі, іх правамерна адносіць да ліку *пээтонімай*. Вобразы жывёл – заступнікаў і памочнікаў герояў казкі – захоўваюць архаічныя сувязі з найстаражытнейшымі татэмістычнымі персанажамі першапачатковых родаплемянных міфаў. Так, чарадзейным памочнікам героя казкі «Каваль» з'яўляеца *мышка*: яна дапамагае знайсці жывую ваду, ажыўці Кавалёву кабылку, трапіць у Каш-

чэва царства і ажыўць мёртвую царэуну. З *мыши* ў беларусаў звязана цэлая сістэма ўяўленняў і вераванняў. Існуе павер’е, што ў вобразе *мыши* прыходзяць душы памерлых. Як апекуна і дарадцу (якім і ёсьць продкі) малююць *мыши* чарадзейнай казкі [12, с. 332]. Вобраз герайні казкі «Каваль» (*Мышы* спрыяе асілку Кавалю ў барацьбе з Кашчэем і Бабай Ягой) адпавядае народным традыцыям.

У вобразах *мядзведзяў* у казцы «Каваль» – водгалас уяўленняў пра продкатаатэма, заступніка, абаронцу. Маладзіца ратуе мядзведзянят ад шуляка: «*Убачыла тое маладзіца, шкода ёй малых дзетак, схапіла ена ламачыну да як сперазала таго шуляка, дак ён і ногі выпруціў.* Тым часам падбегае мядзьеведзіца. Убачыла ена, што жанчына абраставала мядзведзянят і дзякуе ёй: прыпадае к нагам, да ліжжа іх, а слёзы з ачоў так і цекуць» [8, с. 161]. Мядзведзіца ратуе жанчыну і яе маленькага сына ад галоднай смерці. Хлопчык гадуеца з мядзведзянятамі, мядзведжая сям’я вывозіць жанчыну і хлопчыка ў родную вёску. Уяўленні пра *мядзведзя* як продкатаатэма прадстаўлены ў казцы «Мядзведзь»: «*Мядзведзь перш быў такі ж самы мужык, як і усе мы, гарапашнікі*» [8, с. 88]. Паводле казачнага сюжета, у *мядзведзя* ператвораны мужык-гультай, які краў мёд з борцяў калдуна і за тое быў пакараны: «*Ну, з гэстае пары ти ты, ти твае дзеци, и усе твае котло будзеце толькі пчол драць.* I абернуў калдун таго чалавека ў мядзведзя. Так от адкуль узяўся мядзведзь» [8, с. 89].

Чароўным памочнікам Каваля з'яўляеца *пчолка* – Божая кузурка, ад якой карысьць людзям. У міфапаэтычнай мадэлі свету *пчала* стасуеца з сярэдзінай Сусветнага Дрэва. Каваль ратуе пчолку ад павука і атрымлівае за гэта надзвычайную ўзнагароду: «*За тое, што ты мене выратаваў з беды, хадзем, я пакажу табе крыніцу з жывою вадою...* От узнесла пчолка Каваля на высачэнную гару, спусціласа на землю да й паказвае на крыніцу. Зірне Каваль, аж з гары з-пад каменя жывая вада от так і свічэ ўверх, бы з дудкі. Набраў Каваль у пляшачку тае вады, напіўса сам і мышку напаіў» [8, с. 166].

Калі характеристар прасторавых абазначэнняў і ўжыванне заонімаў і найменняў дэмантнічных істот дазваляюць выдзеліць языч-

ніцкі локус (язичніцкую парадигму), то выкарystанне імён уласных, звязаных з біблейскім дыскурсам (агіёнімаў, геартонімаў, тэонімаў), прадстаўляе хрысціянскую парадигму матываў і вобразаў у іменаслове народнай казкі.

Духоўны код культуры з'яўляецца адным з базавых кодаў беларускай культуры. Паэтонімы народнай казкі – носьбіты пэўнай сістэмы ведаў, светапоглядных ідэй, уласцівых культурна-гістарычнаму адзінству. Духоўны код у анамастыконе народнай казкі прадстаўлены **агіёнімамі** (імёнамі святых) і **геартонімамі** (назвамі царкоўных свят), якія нагадваюць пра каштоўнасці, эталоны паводзінаў, уласцівія хрысціянскай культуры. Так, у казцы «Стралцы» малады стралец Семко, каб атрымаць дар трапляць у любую цэль, паслухаў параду старога паляўнічага стрэліца у прычасце, ушчымленае ў асіну (нячыстае дрэва паводле хрысціянскіх уяўленняў). Але чуллівая душа хлопца не дазволіла стрэліцу у Хрыста: «Гудзе, стогне лес. І здаётца Семку, што ўвесь свет плачэ. Моташно Семку на сэрцу, моташно і страшно. Выбраў ён скарэй, як учыў стары стралец, крывую асіну, ушчаміў у сук прычасце, адышоўса, злажыўса ѹ давай цэлітца. Злажыўса, хацеў выстраліць у прычасце, але бачыць, што там хрест, а на ём Хрыстос, да так жаласліво глядзіць на его, што ѹ Семкі ѹ руки апусціліса. Не можэ стрэляць у Хрыста. Кінү ён стрэлбу, перахрысціўса да давай Бог ногі. Весело шуміць лес, от як песні спевае. Закаяўса з тae пары Семко ѹ у руки браць стрэлбу» [8, с. 51].

Імёны святых ужыты ў казцы «**Ілья і Петро**». Праўда, прадстаўляюць святыя ўтворы як паны, што не могуць паразумецца праз пыху, фанабэрью: «Даўно тое было, як ешчэ сам Бог па землі хадзіў. Аддаў Бог увесь свет **Ільі і Пятру**. Але, ведамо, где два паны, там ніколі ладу няма. Адзін насылае дождж, а другі – пагоду. Плачуць хмуры, не ведаюць, што рабіць, каго слухаюць» [8, с. 43]. А ў казцы «Завісны багатырь **Святы Пятро**, што вандраваў па свеце і бачыў, як жывуць людзі, падарыў беднаму брату багацце. **Святы Ілья**, які ў свядомасці палешукоўчаста атаясамліваўся з богам маланкі, знішчае нячысцікаў, што жылі ў палескіх балотах: «Тым часам **Ілья** кожнае лецячко б’е іх [нячысцікаў] ды нішчыць»

[8, с. 182]. У казках нярэдка ўжываецца тэонім **Бог** – выразнік светапогляду палешукоў-вернікаў: «Жывуць людзі да **Бога** хвальяць» [8, с. 53]; «Праўду кажуць: калі **Бог** не дась, та людзі не памогуць» [8, с. 36]. Гераінія казкі «Поп і пустэльнік» становіцца **Божая Маці**, якая папярэджвае палешукоў пра надыход бяды: «Седзіць на камені вельмі гожая маладзіца. Ена трymае сноп буйнаго жыта да так плачэ, што аж заліваецца. Маладзіца папытала, чаго ена плачэ, а тая ѹ кажэ: “Як жэ мне не плакаць, калі я ведаю, што будзе велікі ўраджай, але не будзе каму его спажываць”. Дагадаліся людзі, што гэто была **Божая Маці**» [8, с. 113].

Выразнікамі **духоўнага кода** хрысціянской культуры з'яўляюцца **геартонімы** – найменні свят, якія пазначаюць час разгортання дзеяния казак: «Выбраў сабе самую гожую дзеўку, а на вешняго **Міколу** ены ѹ пабраліса» [8, с. 91]; «Было гэто перад **Благавешчаннем**» [8, с. 51]; «Ужэ ѹ у **Петроўку** апннетца ѹ кажушка, сядзіць на прызбе да на сонейку грэзіца» [8, с. 52]; «От гэтак весною, кале **Міколы** паехаў пан аглядаць той маёntак да ѹ астаўса там на ўсё лето» [8, с. 98]. Азначальнікам язычніцкай культуры з'яўляецца найменне свята **Купалле**, падчас якога разгортаюцца надзвычайнія падзеі казкі «**Нашиў гроши**»: «Усе людзі кажуць, што на **Купало** ўночы цвіце панераць, і хто найдзе той цвет, той можэ з ім пайci і ўзяць заклятые гроши. От на **Купало** згаварыліса дзеўцюкі ѹ лес, шукаць цвету панераці» [8, с. 63].

Паэтонімы казак зборніка А. К. Сержптуўскага канцэнтруюць у сваім энцыклапедычным значэнні разнастайныя сэнсавыя адценні і асацыяцыі. Феномен казачных онімаў можа быць раскрыты пераважна на міждысцыплінарнай аснове. Напаўненне абранага або наўмысна створанага для намінацыі дэнатата казкі імя асаблівым сэнсам нярэдка абумоўлена не толькі кантэкстам аднаго мастацкага твора, але і больш широкім культурна-гістарычным і міфалагічным кантэкстам.

Заключэнне

Аналіз анамастыкону зборніка Сержптуўскага паказаў, што іменаслоў народных казак уяўляе сабой асаблівым чынам арганізаваны мікратэкст, які адлюстроўвае менталітэт народа, яго культурна-гістарычным

ныя і міфалагічныя карані. Унутраная форма язычніцкіх і хрысціянскіх імён, прозвішчаў і мянушак утрымлівае сістэму асацыяцый, што існуюць у калектыўнай свядомасці прадстаўнікоў беларускай лінгвакультуры розных перыядаў гісторыі. Разнастайнасць канататыўных адценняў імёнаў персанажаў народных казак выяўляеца як у мове, так і ў маўленні, у якім эксплікаваны багаты прагматычны патэнцыял фальклорных антрапонімаў, іх культурна-гістарычна і сацыяльная інфармацыя. Тапонімы, геартонімы, міфонімы, заонімы, агіёнімы народных казак уяўляюць сабой асаблівым чынам арганізаваныя мікратэксты, якія змя-

шчаюць як уласна моўную, так і культурнагістарычную, ідэалагічную, міфалагічную і сацыяльную інфармацыю. Аналіз анамастычнай прасторы народных казак спрыяе фарміраванню культуралагічных уяўленняў пра асаблівасці беларускага менталітэту.

Матэрыялы даследавання могуць быць выкарыстаны ў практицы ўніверсітэцкага выкладання сучаснай беларускай мовы, у прыватнасці пры вывучэнні лексікі, словаутварэння і стылістыкі. Выкарыстанне вынікаў працы будзе мэтазгодным на факультатывах, занятках гуркоў па беларускай мове і літаратуры, падчас правядзення філагічных конкурсаў і алімпіяд у школе.

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

1. Горбачёва, О. Н. Ономастическое пространство русских народных и авторских сказок : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / О. Г. Горбачёва. – М., 2008. – 148 л.
2. Рогалев, А. Ф. Ономастика художественных произведений : пособие / А. Ф. Рогалев. – Гомель : Изд-во ГГУ, 2003. – 194 с.
3. Рогалев, А. Ф. Имя и образ. Художественная функция имён собственных в литературных произведениях и сказках / А. Ф. Рогалев. – Гомель : Барк, 2007. – 224 с.
4. Дьякова, Т. В. Жанрообразующие свойства поэтонимов (на материале английской и русской авторской сказки) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Т. В. Дьякова. – М., 2006. – 140 л.
5. Хрышчановіч, Л. «Па імені і жыщё»: антрапанімчная прастора беларускай народнай казкі / Л. Хрышчановіч // Роднае слова. – 1999. – № 5–6. – С. 131–139.
6. Белорусское Поозерье: культура, ономастика, социум : монография / А. М. Мезенко [и др.] ; под науч. ред. А. М. Мезенко. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2017. – 180 с.
7. Суперанская, А. В. О русских именах / А. В. Суперанская, А. В. Суслова. – Л. : Лениздат, 1985. – 222 с.
8. Сержпутовский, А. К. Сказки и рассказы белорусов-полешуков / А. К. Сержпутовский. – Минск : Университетское, 1999. – 191 с.
9. Юродство [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. – Дата доступа: 12.02.2021.
10. Зубкова, Л. И. Русское имя II половины XX века в лингвокультурологическом аспекте : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Л. И. Зубкова ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2009. – 40 с.
11. Міфалогія беларусаў : энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка ; навук. рэд.: Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск : Беларусь, 2011. – 607 с.
12. Беларуская міфалогія : энцыкл. слоўн. / З. Санько [і інш.]. – 2-е выд., дап. – Мінск : Беларусь, 2006. – 599 с.

REFERENCES

1. Gorbachiova, O. N. Onomastichieskoje prostranstvo russkikh narodnykh i avtorskikh skazok : dis. ... kand. filol. nauk : 10.02.01 / O. G. Gorbachiova. – M., 2008. – 148 l.
2. Rogaliev, A. F. Onomastika khudozhestvennykh proizviedienij : posobije / A. F. Rogaliev. – Gomiel' : Izd-vo GGU, 2003. – 194 s.
3. Rogaliev, A. F. Imia i obraz. Khudozhestvennaja funkcija imion sobstviennykh v litieraturnykh proizviedienijakh i skazkakh / A. F. Rogaliev. – Gomiel' : Bark, 2007. – 224 s.

4. D'jakova, T. V. Zhanroobrazujushchije svojstva poetonomov (na materialie anglijskoj i russkoj avtorskoj skazki) : dis. ... kand. filol. nauk : 10.02.01 / T. V. D'jakova. – M., 2006. – 140 l.
5. Hryshchanovich, L. «Pa imieni i zhyccio»: antrapanimichnaja prastora bielaruskaj narodnaj kazki / L. Hryshchanovich // Rodnaje slova. – 1999. – № 5–6. – S. 131–139.
6. Bielorusskoe Pooziorje: kul'tura, onomastika, socium : monografija / A. M. Miezienko [i dr.] ; pod nauch. ried. A. M. Miezienko. – Vitiebsk : VGU im. P. M. Masherova, 2017. – 180 s.
7. Supieranskaja, A. V. O russkih imionah / A. V. Supieranskaja, A. V. Suslova. – L. : Lien-izdat, 1985. – 222 s.
8. Sierzhputovskij, A. K. Skazki i rasskazy bielorusov-polieshukov / A. K. Sierzhputovskij. – Minsk : Univiersitietskoje, 1999. – 191 s.
9. Yurodstvo [Elektronnyj resurs] // Vikipediya. – Rezhim dostupa: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. – Data dostupa: 12.02.2021.
10. Zubkova, L. I. Russkoje imia II poloviny XX wieka v lingvokul'turologichieskom aspiekte : avtorief. dis. ... d-ra filol. nauk : 10.02.02 / L. I. Zubkova ; Voroniezh. gos. un-t. –Voroniezh, 2009. – 40 s.
11. Mifalohija bielarusau : encykl. sloun. / sklad. I. Klimkovich, V. Autushka ; navuk. red.: T. Valodzina, S. San'ko. – Minsk : Bielarus', 2011. – 607 s.
12. Bielaruskaja mifalohija : encykl. sloun. / Z. San'ko [i insh.]. – 2-je vyd., dap. – Minsk : Bielarus', 2006. – 599 s.

Рукапic настуніў у рэдакцыю 26.02.2021

